

Дзяржаўная ўстанова культуры
“Музей-сядзіба Пружанскі палацык”

“Пружанскі дыярыш”

VI навукова-краязнаўчая канферэнцыя

Тэрыторыя Пружаншчыны разам з іншымі землямі сучаснага беларуска-польска-украінскага памежжа – гэта своеасаблівы гісторыка-культурны і прыродна-геаграфічны рэгіён. Ён звязаны з многімі гераічнымі і трагічнымі падзеямі мінулага, а таксама імёнамі шэрагу асоб, якія ўнеслі пэўны ўклад у гісторыю, культуру, навуку, грамадска-палітычнае жыццё не толькі Беларусі, але і іншых краін і народаў свету.

З часоў свайго заснавання мэтанакіраваную работу па зборы і захаванні матэрыяльнай і духоўнай спадчыны малой радзімы вядзе “Музей-сядзіба Пружанскі палацык”. Музей таксама працуе ў накірунку назапашвання звестак аб мінуўшчыне і сучаснасці і іх асвятленні для шырокага кола грамадскасці. Навуковыя супрацоўнікі установы маюць даволі разнастайную тэматыку даследаванняў. Музей цесна супрацоўнічае з краязнаўцамі і навукоўцамі ў галіне вывучэння спадчыны раёна.

З 2012 г. у музеі-сядзібе штогод праводзяцца навукова-краязнаўчыя канферэнцыі, ужо выдадзена 4 зборнікі дакладаў: “Заходнебеларускі рэгіён у паўстанні 1863 – 1864 гг.” (Брэст, 2013), “Падзеі Першай сусветнай вайны ў лёсе Заходняй Беларусі” (Брэст, 2014), “Імя ў гісторыі: Заходнепалескі рэгіён” (Брэст, 2016), “Белавежжа: мінулае і сучаснасць” (Брэст, 2016).

З 2017 г. канферэнцыя атрымала пастаянную назву “Пружанскі дыярыш” і будзе далей садзейнічаць вывучэнню самых розных бакоў жыцця роднага краю.

Трэба адзначыць, што на сённяшні дзень даволі вялікае кола навукоўцаў і краязнаўцаў займаецца вывучэннем гістарычных падзей, культурнага жыцця, навакольнага асяроддзя, дзейнасці знакамітых асоб. Таму ёсць неабходнасць абагульнення матэрыялаў навуковых і краязнаўчых даследаванняў з мэтай найбольш поўнага і аб’ектыўнага асвятлення жыцця Пружаншчыны і суседніх тэрыторый ў розныя эпохі і перыяды, а таксама вызначэння далейшых накірункаў ў справе вывучэння ўзгаданага рэгіёну.

На VI-й навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Пружанскі дыярыш” у “Музеі-сядзібе Пружанскі палацык” тэматыка дакладаў не абмяжоўваецца пэўным перыядам ці накірункам даследаванняў. Да разгляду прымаюцца навуковыя работы, аб’ектам вывучэння ў якіх з’яўляецца рэгіён беларуска-польска-украінскага памежжа.

Прыярытэт пры адборы дакладаў на канферэнцыю аддаецца тэмам, звязаным з Пружаншчынай і суседнімі тэрыторыямі. Сярод юбілейных і памятных дат, якія звязаны з Пружаншчынай магчыма адзначыць:

- 205 год з дня нарадэння Ю.І. Крашэўскага;
- 160 год з дня нараджэння П.М. Жуковіча;

- 125 год з дня нараджэння Р.Р. Шырмы;
- 125 год з дня нараджэння А. Дзяконскага;
- 120 год з дня нараджэння К.С. Львовай;
- 115 год з дня нараджэння Я. Хвораства;
- 80 год з дня нараджэння М.С. Купрэева;
- 400 год Троіцкаму касцёлу ў Ружанах;
- 380 год з часоў набыцця Магдэбургскага права Ружанамі;
- 225 год зацвяржэнню герба Шарашова;
- 205 год Гарадзечненскай бітвы;
- 95 год з дня адкрыцця Пружанскай гімназіі імя А. Міцевіча і інш.

Па выніках навукова-краязнаўчай канферэнцыі будзе выданы навуковы зборнік дакладаў.

Праблемы для абмеркавання:

- Гістарычнае мінулае рэгіёну: ад старажытнасці да сучаснасці;
- Помнікі гісторыка-культурнай спадчыны;
- Страчаная спадчына;
- Асоба ў гісторыі і культуры: славы і забытыя імёны;
- Гісторыя сям'і ў гісторыі краіны;
- Літаратурная і мастацкая спадчына;
- Моўныя і этнічныя асаблівасці;
- Народныя майстры: імёны, традыцыі, школы;
- Рамёствы і промыслы;
- Этнаграфічная спадчына;
- Рэлігійнае краязнаўства;
- Турыстычны патэнцыял рэгіёну;
- Геаграфічныя асаблівасці рэгіёну;
- Біялагічная разнастайнасць;
- Карысныя выкапні і прыродныя рэсурсы;
- Ахова прыроды;
- Белавежская пушча: мінулае і сучаснасць;
- Развіццё адукацыйнай справы;
- Сістэма аховы здароўя;
- Ваеннае мінулае;
- Будаўніцтва і камунікацыі;
- Эканоміка рэгіёну: праблемы і перспектывы;
- Спартыўныя дасягненні і інш.

Час правядзення канферэнцыі: **28 красавіка 2017 г.**

Месца правядзення канферэнцыі – г. Пружаны, ДУК “Музей-сядзіба Пружанскі палацык”.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па **3 красавіка**. Тэксты дакладаў па 9 красавіка 2017 г. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору

заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў! Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да **13 красавіка 2017 г.**

У заяўке паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, навуковая ступень і званне, пасада, назва даклада, назва ўстановы, якую ён прадстаўляе, адрас (хатні ці ўстановы) і кантакты.

Патрабаванні да тэкстаў дакладаў: электронны варыянт не болей за 20 тыс. знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. **Абавязкова – пазначыць УДК і ББК!**

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, украінская, польская.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па электроннай пошце:

Кантакт: Зялёвіч Юрый Сяргеевіч,
225133, г. Пружаны, вул. Савецкая, 50,
Тэл. (016) 329-03-06,
маб. +375333711342 (МТС),
тэл/факс (016) 322-18-96
e-mail: palacyk@tut.by

Праезд і харчаванне аплочваецца ўдзельнікамі канферэнцыі.

Аргкамітэт

Накіраваць у аргкамітэт па 03 красавіка 2017 г. па электронным адасе: e-mail: palacyk@tut.by

Заяўка ўдзельніка VI навукова-краязнаўчай канферэнцыі

“Пружанскі дыярыш”

Прозвішча, імя, імя па бацьку: _____

Пасада, навуковая ступень, званне: _____

Установа: _____

Адрас: _____

Тэлефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Тэма даклада: _____

Государственное учреждение культуры
“Музей-усадьба Пружанский палацик”

“Пружанскі дыярыуш”

VI научно-краеведческая конференция

Территория Пружанщины вместе с другими землями современного белорусско-польско-украинского пограничья – это особый историко-культурный и природно-географический регион. Он связан с многими героическими и трагическими событиями прошлого, а также именами ряда деятелей, которые внесли определенный вклад в историю, культуру, науку, общественно-политическую жизнь не только Беларуси, но и других стран и народов мира.

Со времени своего основания целенаправленную работу по сбору и сохранению материального и духовного наследия малой родины ведет “Музей-усадьба Пружанский палацик”. Музей также работает в направлении накопления сведений о прошлом и современности и их освещении для широкого круга общественности. Научные сотрудники учреждения имеют довольно разнообразную тематику исследований. Музей тесно сотрудничает с краеведами и учеными в сфере изучения наследия района.

С 2012 г. в музее-усадьбе ежегодно проводятся научно-краеведческие конференции, уже издано 4 сборника докладов: “Заходнебеларускі рэгіён у паўстанні 1863 – 1864 гг.” (Брест, 2013), “Падзеі Першай сусветнай вайны ў лесе Заходняй Беларусі” (Брест, 2014), “Імя ў гісторыі: Заходнепалескі рэгіён” (Брест, 2016), “Белавежа: мінулае і сучаснасць” (Брест, 2016). С 2017 г. конференция получила постоянное название “Пружанскі дыярыуш” и будет содействовать дальнейшему изучению самых разных сторон жизни родного края.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день довольно большой круг ученых и краеведов занимается изучением исторических событий, культурной жизни, окружающей среды, деятельности известных личностей. Поэтому есть необходимость обобщения материалов научных и краеведческих исследований с целью наиболее полного и объективного освещения жизни Пружанщины и соседних территорий в разные эпохи и периоды, а также определение дальнейших направлений в деле изучения указанного региона.

На VI-й научно-краеведческой конференции “Пружанскі дыярыуш” в “Музее-усадьбе Пружанский палацик” тематика докладов не ограничивается определенным периодом или направлением исследований. К рассмотрению принимаются научные работы, объектом изучения в которых является регион белорусско-польско-украинского пограничья.

Приоритет при отборе докладов на конференцию отдается темам, связанным с Пружанщиной и соседними территориями. Среди юбилейных и памятных дат, которые связаны с Пружанщиной можно отметить:

- 205 лет со дня рождения Ю.И. Крашевского;
- 160 лет со дня рождения П.Н. Жуковича;
- 125 лет со дня рождения г.Р. Ширмы;
- 125 лет со дня рождения А. Дзеконского;
- 120 лет со дня рождения К.С. Львовой;
- 115 лет со дня рождения Я. Хвороста;
- 80 лет со дня рождения Н.С. Купреева;
- 400 лет Троицкому костелу в Ружанах;
- 380 лет со времени приобретения Магдебургского права Ружанами;
- 225 лет утверждения герба Шерешево;
- 205 лет Городечненской битвы;
- 95 лет со дня открытия Пружанской гимназии имени А. Мицевича и др.

По итогам научно-краеведческой конференции будет издан научный сборник докладов.

Проблемы для обсуждения:

- Историческое прошлое региона: от древних времен до современности;
- Памятники историко-культурного наследия;
- Утраченное наследие;
- Личность в истории и культуре: известные и забытые имена;
- История семьи в истории страны;
- Литературное и художественное наследие;
- Языковые и этнические особенности;
- Народные мастера: имена, традиции, школы;
- Ремесла и промыслы;
- Этнографическое наследие;
- Религиозное краеведение;
- Туристический потенциал региона;
- Географические особенности региона;
- Биологическое разнообразие;
- Полезные ископаемые и природные ресурсы;
- Охрана природы;
- Беловежская пуца: прошлое и современность;
- Развитие образования;
- Система охраны здоровья;
- Военное прошлое;
- Строительство и коммуникации;
- Экономика региона: проблемы и перспективы;
- Спортивные достижения и др.

Время проведения конференции: **28 апреля 2017 г.**

Место проведения конференции – г. Пружаны, ГУК “Музей-усадьба Пружанский палацик”.

Заявки на участие в конференции принимаются по **3 апреля 2017 г.**
Тексты докладов - по 9 апреля. Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции и текстов докладов! Подтверждение об участии в конференции будет выслано до **13 апреля 2017 г.**

В заявке сообщается имя, отчество и фамилия докладчика, научная степень и звание, должность, название доклада, название учреждения, которое он представляет, адрес (домашний или учреждения) и контакты.

Требования к текстам докладов: электронный вариант не более 20 тыс. знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Обязательно – **присвоить УДК и ББК!**

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский, польский.

Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте:

Контакт: Зелевич Юрий Сергеевич,
225133, г. Пружаны, ул. Советская, 50,
Тел. (016) 329-03-06,
моб. +375333711342 (МТС),
тел/факс (016) 322-18-96
e-mail: palacyk@tut.by

Проезд и питание оплачивается участниками конференции.

Оргкомитет

Направить в оргкомитет до 03 апреля 2017 г. по электронному адресу: e-mail: palacyk@tut.by

Заявка участника VI научно-краеведческой конференции

“Пружанскі дыярыуш”

Фамилия, имя, отчество: _____

Должность, научная степень, звание: _____

Учреждение: _____

Адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Тема доклада: _____